

**План работы бібліятэк
Дзяржаўнай установы культуры
“Мастоўская раённая бібліятэка” на верасень 2022 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2022 годзе прымаюць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

1. *Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;*
2. *Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;*
3. *Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;*
4. *Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023 гг.;*
5. *Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;*
6. *Раённая інтэрнет-акцыя “Молодежь против наркотиков”;*
7. *Абласная акцыя “#ТОП-265 читательских предпочтений”;*
8. *Абласная акцыя “Класічна...Патрыятычна”.*

№ п/п	Назва мерапрыемства	Дата правядзення	Адказныя
1	“Промні асветніцтва” – гістарычная вандроўка (да Дня беларускага пісьменства)	01.09	Пакаціло Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
2	“Праз смугу стагоддзяў дайшло да нас слова...” – свята ведаў, пісьменства і кнігі (да Дня беларускага пісьменства)	01.09	Лазарэнка С.І., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
3	“Ф.Скарына – першадрукар, асветнік, гуманіст” – інфарміна (да Дня беларускага пісьменства)	01.09	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
4	“Беларускія асветнікі-першадрукары” - гістарычная гадзіна (да Дня беларускага пісьменства)	01.09	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
5	“Францыск Скарына – беларускі першадрукар” – гістарычны урок (да Дня беларускага пісьменства)	02.09	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
6	“Шлях да майстэрства” – бібліяграфічны агляд творчасці (да 95-годдзя з дня нараджэння А.Адамовіча)	02.09	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
7	“Славутыя імёны беларускай зямлі” – відэапрэзентацыя (да Дня беларускага пісьменства)	03.09	Кіслая Н.М., філіял “Дубненская с/б”
8	“Мы – славяне” – гадзіна гісторыі (да Дня беларускага пісьменства)	03.09	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”

9	“Ад першадрукара Скарыны да сучаснай беларускай кнігі” – гадзіна гісторыі (да Дня беларускага пісьменства)	04.09	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
10	“З гісторыі пісьменства і друку” – падарожжа ў гісторыю (да Дня беларускага пісьменства)	04.09	Рахунок М.У., філіял “Зарудаўеўская с/б”
11	“Евфросинья Полоцкая: учитель, воспитатель и библиотечарь” – пазнавальная гадзіна	04.09	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
12	“І Скарына наш друк распачаў на паўвека да Фёдарова” – гістарычная гадзіна (да Дня беларускага пісьменства)	04.09	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
13	“Беларускія дзеячы” – віктарына (да Дня беларускага пісьменства)	05.09	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
14	“Пуцявіны друкаванага слова” – віктарына (да Дня беларускага пісьменства)	06.09	Пазняк Ю.І., філіял “Мастоўская ГБ”
15	“День, который нас объединяет” – цыкл тэматычных выстаў (да Дня народнага адзінства)	9.09. – 18.09.	Філіялы ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
16	“Чтобы не было беды!” – урок бяспекі	10.09	Леўчык В.А., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
17	“Свет паэзіі Максіма Танка” – чытанне вершаў анлайн (да 110-годдзя з дня нараджэння М. Танка)	11.09	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”
18	“Кнігачай” – бібліякафэ	11.09	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
19	“Летние хлопоты – осенние застолья” – калекцыя ідэй	11.09	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
20	“Этот удивительный мир книг” – вусны часопіс (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”)	11.09	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
21	“Паэзія, як хлеб надзённы” – чытанне вершаў анлайн (да 110-годдзя з дня нараджэння М. Танка)	11.09	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
22	“Лета скончылася – чытанне працягваецца” – літаратурная гульня-віктарына	11.09	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
23	“Дорогой дружбы и добра” – гутарка	13.09	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
24	“Все пути ведут в библиотеку” – бібліямікс (да Дня бібліятэк)	14.09	Пакаціло Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі

25	“Удивительный народ в книжном городе живёт” – свята пасвячэння ў чытачы (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”)	14.09	Пазняк Ю.І., філіял “Мастоўская ГБ”
26	“Все мы разные, а Беларусь одна» - інфармацыйная гадзіна (да Дня народнага адзінства)	14.09.	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
27	“Непаўторны і незабыўны Максім Танк” – гучнае чытанне (да 110-годдзя з дня нараджэння М. Танка)	14.09	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”
28	“В гостях у сказки” – літаратурны аўкцыён	15.09	Ярашук Т.З., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
29	“Беларускі алмаз” – анлайн-знаёмства (да Дня бібліятэк)	15.09	Пазняк Ю.І., філіял “Мастоўская ГБ”
30	“Книга мудростью богата” – літаратурна-гульнівая праграма (да Дня бібліятэк)	15.09	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
31	“Бібліятэка – твой сябар” – дзень адкрытых дзвярэй	15.09	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
32	“Книга – лекарство для души” – бібліяграфічны агляд	16.09	Арлова А.С., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
33	“Поступок и правонарушения” – дзень інфармацыі	16.09	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
34	“Вершы, што кранаюць сэрца” – чытанне вершаў анлайн (да 110-годдзя з дня нараджэння М. Танка)	16.09	Кісляя Н.М., філіял “Дубненская с/б”
35	“Непаўторны і незабыўны М.Танк” – літаратурная гадзіна (да 110-годдзя з дня нараджэння М.Танка)	16.09	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
36	“В единстве народа сила государства” – патрыятычная гадзіна (да Дня народнага адзінства)	16.09	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
37	“Прайсці празь вернасць” – гадзіна паэзіі (да 110-годдзя з дня нараджэння М.Танка)	16.09	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
38	“В единстве народа сила государства” – патрыятычная гадзіна (да Дня народнага адзінства)	16.09	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
39	“Памятные даты нашей истории” – інфарміна	16.09	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
40	“В единстве народа - сила государства” – гістарычная гадзіна	16.09	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”

41	“С песней по жизни в семье единой” (сумесна з Цэнтрам вольнага часу і культуры) – канцэртная праграма	17.09	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”
42	“В единстве народа – сила страны” – інфармацыйная гадзіна	17.09	Марчык Н.М., філіял “Стралецкая с/б”
43	“Мир, единство - сила народа» - канцэртная праграма (сумесна з Цэнтрам вольнага часу і культуры)	17.09	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
44	“Мне пару крыл дало юнацтва...” – паэтычны вернісаж (да 110-годдзя з дня нараджэння М.Танка)	17.09	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
45	“Вершы ў рытме сэрца” – анлайн-інфарміна (да 110-годдзя з дня нараджэння М.Танка)	17.09	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”
46	“Хочу все знать” – вячоркі чамучак (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”)	18.09	Лазарэнка С.І., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
47	“Заклік нераўнадушнага сэрца” – чытанне вершаў анлайн (да 140 годдзя Я.Купалы і Я.Коласа)	18.09	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
48	“Скарбы Панямоння” (са збораў дзяржаўных музеяў Гродзенскай вобласці) – агляд адной кнігі	18.09	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
49	“Твои права, подросток” – гадзіна прававых ведаў	19.08	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
50	“Я вижу мир сердцем” – электронная прэзентацыя (грамадскае аб’яднанне “Беларускае таварыства інвалідаў па зроку”)	21.09	Чайкіна С.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
51	“Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я” – літаратурная гульня	21.09	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
52	“Урокі мудрасці жыццёвай далі нам у спадчыну бацькі” – гадзіна фальклёру (аматарскае аб’яднанне “Карані”)	22.09	Мякека Г.В., філіял “Правамастоўская с/б”
53	“Гаспадыня стала – бульба” – пасяджэнне (аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”)	23.09	Навіцкая М.А., філіял “Лунненская с/б”
54	“Живут в моем сердце стихи” – гучнае чытанне	24.09	Чарніцкая С.В., філіял “Струбніцкая с/б”
55	“Женских рук прекрасное уменье” – выстава-дэгустацыя (аматарскае аб’яднанне “Сяляначка”)	24.09	Кіслая Н.М., філіял “Дубненская с/б”
56	“Соленье и варенье – в зиму объединье” – гадзіна карысных парад (аматарскае аб’яднанне “Встреча”)	24.09	Холад М.Я., філіял “Пацавіцкая с/б”

57	“Мой фирменный рецепт” – калейдаскоп цікавых парад (аматарскае аб’яднанне “Мудрасць+”)	25.09	Кулікоўская Т.У., філіял “Мікелеўшчынская с/б”
58	“Вредные привычки: зона риска” – вусны часопіс (аматарскае аб’яднанне “Моладзь ВУ”)	25.09	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”
59	“Легенды Песковской земли” – анлайн – інфарміна	25.09	Гайдаш Г.П., філіял “Пескаўская с/б”
60	“Тут я нарадзіўся, і тут я живу” – анлайн-падарожжа	25.09	Кавалевіч С.Э., філіял “Рагозніцкая с/б”
61	“Мой родны кут, як ты мне мілы” – конкурс малюнкаў	25.09	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
62	“Я – дзіця, Я – чалавек” – інфармацыйная гадзіна па правах дзіцяці	25.09	Брыцько С.Ю., філіял “Харціцкая с/б”
63	“Дерево книжных предпочтений” – анкета (раённая праграма “Семья у книжной полки”)	29.09	Пакаціло Л.І., аддзел абслугоўвання і інфармацыі
64	“Путешествие по улицам города” – віртуальнае падарожжа (краязнаўчы анлайн-праект “Познай свой край”)	30.09	Лазарэнка С.І., сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача
65	“Старости в том нет, кто любит жизнь...” – літаратурна-музычны вечар (да Дня пажылых людзей)	30.09	Пронька В.У., філіял “Гудзевіцкая с/б”
66	“МИР трезвыми глазами” – хвілінка карыснай інфармацыі	30.09	Кіслая Н.М., філіял “Дубненская с/б”
67	“Родам з нашай зямлі” – анлайн інфарміна (да 70-годдзя з дня нараджэння А. Горнага)	30.09	Доста Н.К., філіял “Мілявіцкая с/б”

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах